



Аптымізацыя сеткі праваднага вяшчання

Часта задаюць пытанні па аптымізацыі сеткі праваднага вяшчання.

1. Прычына аптымізацыі сеткі праваднага вяшчання

У апошнія гады запатрабаванасць паслугі праваднага вяшчання нізкая і колькасць абанентаў пастаянна значна зніжаецца, што прыводзіць да эканамічнай неэфектыўнасці аказання дадзенай паслугі. Аптымізацыя сеткі праваднага вяшчання абумоўлена крытычнымі тэрмінамі эксплуатацыі кампанентаў сеткі, нарматыўны тэрмін якіх складае не больш за 25 гадоў (увод у эксплуатацыю ажыццяўляўся ў 80-я гады). Мадэрнізацыя сеткі праваднага вяшчання немагчымая з-за адсутнасці вытворчасці адпаведных кампанентаў.

2. Перыяд ажыццяўлення аптымізацыі

Працэс аптымізацыі пачаўся некалькі гадоў таму і прадугледжваў паэтапнае выкананне. На першым этапе работы праведзены ў раённых цэнтрах і сельскіх населеных пунктах з заканчэннем работ у канцы 2014 года.

Перыяд часу, на працягу якога ажыццяўляўся прыём эфірнага радыёвяшчання паказаў, што цалкам захаваная аўдыторыя слухачоў і адсутнічаюць істотныя праблемныя пытанні.

У цяперашні час праводзіцца апошні этап аптымізацыі сеткі праваднага вяшчання ў абласных цэнтрах і горадзе Мінску.

3. Тэрміны завяршэння аптымізацыі

Брэст, Віцебск, Гродна, Гомель - 1 жніўня 2016 г.

Магілёў, Мінск - 1 кастрычніка 2016 г.

4. Даступнасць атрыманай інфармацыі

Раней праграма «Першы нацыянальны канал Беларускага радыё», якая транслюецца па сетцы праваднага радыёвяшчання была даступная для слухачоў з 6-і гадзін раніцы да 24 гадзін.

Сёння ў Рэспубліцы Беларусь для атрымання своечасовай інфармацыі аб грамадска-палітычным жыцці краіны арганізавана кругласутачная эфірная трансляцыя гукавой праграмы «Першы нацыянальны канал Беларускага радыё» і іншых праграм.

Фактычна, сёння змяняецца толькі тэхналогія дастаўкі інфармацыі да абанента, тады як любімыя насельніцтвам праграмы застаюцца ў эфіры.

5. Прыём эфірных гукавых радыёпраграм

Эфірны прыём гукавой праграмы «Першы нацыянальны канал Беларускага радыё» магчымы шляхам выкарыстання любога радыёпрыёмача, які працуе ў дыяпазоне частот 65,9 - 74,0 МГц і 87,5 - 108,0 МГц.

Калі раней за карыстанне радыёкропкай спаганялася абаненцкая плата, то пры эфірным прыёме дадатковых аплат за карыстанне радыёпрыёмнікам і трансляцыю праграм налічацца не будзе.

6. Плата за электрычнасць

Аплата за спажываемую радыёпрыёмнікам электраэнергію менш, чым абаненцкая плата за праваднае вяшчанне.

7. Дзе купіць радыёпрыёмач

У рознічнай гандлёвай сеткі маецца шырокая лінейка радыёпрыёмнікаў, у тым ліку і айчынных вытворчасці, якія адпавядаюць патрабаванням электрабяспекі і пажарабяспекі, працуюць не толькі ад сеткі пераменнага току, але і ад элементаў сілкавання (батарэек), што дазваляе забяспечыць упэўнены бесперабойны прыём як праграмы «Першы нацыянальны канал Беларускага радыё», так і іншых нават у выпадку адключэння ў абанента электрычнай энергіі.

8. Бязвыплатнае прадастаўленне радыёпрыёмніка

Арганізацыямі электрасувязі прадугледжана прадастаўленне радыёпрыёмнікаў на бязвыплатнай аснове асобным катэгорыям такім як:

- Інвалідам 1-й і 2-й групы па зроку (праз ДА "Беларускае таварыства інвалідаў па зроку");
- Установам аховы здароўя;
- Дамам-інтэрнатам для састарэлых і інвалідаў;
- Дамам-інтэрнатам для дзяцей-інвалідаў;
- Спецыялізаваным дамам для ветэранаў, састарэлых і інвалідаў.

9. Апавяшчэнне

У выпадках надзвычайных сітуацый маецца тэхнічная магчымасць давядзення адпаведнай інфармацыі па розных каналах, уключаючы эфірны радыёвяшчанне, тэлебачанне, сетка перадачы дадзеных і інш.

Source URL: <https://mpt.gov.by/news/25-07-2016-1019>